

УСТУП

Дыялектная мова, у адрозненне ад літаратурнай, больш рухомая. Не рэгламентаваная кадыфікаванай нормай, яна актыўней выяўляе і рэалізуе змяненні, выкліканыя лінгвістычнымі і пазалінгвістычнымі фактарамі. Для вывучэння стану і характару змяненняў дыялектнай мовы на пэўным гістарычным этапе неабходна яе пісьмовая фіксацыя.

Сёння па прычыне актыўнай міграцыі насельніцтва, а таксама пад уздзеяннем беларускай і асабліва рускай літаратурных моў адбываецца разбурэнне дыялектных сістэм, размыванне мяжаў гаворак, архаізацыя моўных з'яў, якія склаліся ў мінулья эпохі. Практыка апытацьніцтва інфармантаў паказвае, што ў сельскай мясцовасці традыцыйнай гаворкай у больш-менш чыстым выглядзе валодаюць пераважна карэнныя жыхары, узрост якіх восемдзесят і больш гадоў. Людзі сярэдняга пакалення дапускаюць значныя адхіленні ад нормы мясцовай гаворкі. Прадстаўнікі малодшага пакалення карыстаюцца так званай «трасянкай» (сумесь элементаў беларускай і рускай моў) або імкнуща гаварыць па-руску.

Такая сітуацыя ў перспектыве непазбежна прывядзе да істотнага змянення сучасных гаворак. Таму цяпер перад дыялектолагамі стаіць задача іх неадкладнага пісьмовага дакументавання, бо тое, што не зафіксавана сёння, заўтра можа быць беззвратна страчана.

У мінульым стагоддзі беларускія гаворкі ў той ці іншай ступені знаходзілі сваё адлюстраванне ў публікацыях лінгвістаў і фалькларыстаў. Найбольш сістэмна яны паказаны ў дзвюх кнігах: «Хрестаматыя па беларускай дыялекталогіі» (1962), «Беларуская дыялекталогія: Хрестаматыя» (1979) Е.С.Мяцельскай і Я.М.Камароўскага. Першая ўключае ў сябе тэксты жывой дыялектнай мовы, запісаныя ў 1948 – 1960 гг., другая – у 70-я гады XX ст. У 1990 г. выдадзена яшчэ адна хрестаматыя «Вусная беларуская мова», у якой собраны запісы пераважна 70 – 80-х гадоў XX ст. Ад папярэдніх яна адрозніваецца тым, што змяшчае тэксты не толькі дыялектнага, але і літаратурнага маўлення.

Развіццё навукі вымагае апублікавання новых фрагментаў сучасных гаворак. Наспела патрэба складання хрестаматый абласнога тыпу, якія ахопліваюць моўныя тэрыторыі асобых рэгіёнаў. Працы падобнага характару патрабуюць больш шчыльнага абледавання гаворак адной адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, раёна. Яны дазваляюць прасачыць функцыянованне асаблівасцей дыялектаў, груп гаворак, дыялектных зон у пэўнай мясцовасці, выявіць шматлікія вузкарэгіянальныя моўныя з'явы і тэрыторыю іх бытавання.

Сістэматызаваныя зборы тэкстаў жывой народнай мовы – каштоўны матэрыял не толькі для дыялекталогіі і гісторыі мовы, але і для такіх актуальных у наш час сумежных навук, як этналінгвістыка, сацыялінгвістыка, лінгвакраіназнаўства, лінгвакультуралогія, лінгвафалькларыстыка і інш.

Дапаможнікі такога тыпу неабходныя для падрыхтоўкі настаўнікаў роднай мовы, асабліва тых, што набываюць кваліфікацыю ў абласным універсітэце, размяркоўваюцца на працу ў межах свайго рэгіёну, дзе выкладаюць беларускую мову ва ўмовах мясцовага дыялекту.

Матэрыял для хрэстаматы «Дыялектная мова Гродзеншчыны» збіраўся на працягу апошніх дваццаці гадоў. Запісы, праведзеныя складальнікамі дапаможніка і студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы пераважна ў час дыялекталагічных практик і экспедыцый, засведчылі характар і стан гаворак Гродзенскай вобласці на мяжы XX і XXI стагоддзяў. Большасць фрагментаў вуснага маўлення зафіксавана з дапамогай магнітафона ад інфармантаў, якія нарадзіліся ў першай палове XX ст.

Хрэстаматыя складаецца з трох частак. У першай прыводзяцца ўзоры гаворак усіх семнаццаці раёнаў Гродзенскай вобласці. Звязныя тэксты размяркоўваюцца адпаведна парадку размяшчэння адміністрацыйна-тэрытарыяльных раёнаў з паўднёвага захаду на поўночны ўсход. Спачатку даюцца матэрыялы з гродзенска-баранавіцкай групы гаворак (Свіслацкі, Ваўкавыскі, Бераставіцкі, Мастоўскі, Гродзенскі, Шчучынскі, Зэльвенскі, Слонімскі, Дзятлаўскі, Навагрудскі, Карэліцкі раёны), яе паўночнай перыферыі (Лідскі, Воранаўскі, Іўеўскі раёны), затым – з сярэднебеларускіх гаворак (Ашмянскі, Смаргонскі, Астрравецкі раёны). Для ўзору адабраны тэксты, якія адлюстроўваюць традыцыйныя рысы гаворак. Другая частка хрэстаматы «Міжмоўнае ўзаемадзеянне» ўключае ў сябе прыклады, якія ілюструюць адступленні ад традыцыйных норм гаворак, выкліканыя ўплывам рускай мовы. У трэцяй частцы пад назвай «Этналінгвістичныя запісы» змешчаны тэматычны падбор тэкстаў, у якіх мовай інфармантаў апісваецца мясцовая рэчаіснасць: быт, праца, адпачынак, абрады, гісторычныя падзеі і іншыя. Гэтыя тэксты, як і ў першай частцы, дэманструюць асаблівасці гаворак, акрамя таго, яны паказваюць багатую народную тэрміналогію, звязаную з рознымі этнографічнымі рэаліямі.

Пры падрыхтоўцы кнігі паўстала пытанне, як лепш графічна аформіць звязныя тэксты, каб яны, з аднаго боку, дакладна адлюстроўвалі фанетычныя рысы гаворак, а з другога боку, былі даступныя не толькі спецыялісту-філолагу, але і шырокаму колу чытачоў. Была аддадзена перавага спрошчанай транскрыпцыі, якая не складаная з тэхнічнага пункту гледжання, больш зручная і чытэльная ў

параўнанні з поўнай транскрыпцыяй. Заснавана спрошчаная транскрыпцыя на графіцы сучаснай беларускай літаратурнай мовы і на фанетычным прынцыпе напісання. Некаторыя тлумачэнні да яе:

1. Самастойныя і службовыя слова пішуцца асобна.
2. Выкарystоўваецца адпаведна правілам арфаграфіі вялікая літара і ставіцца неабходныя знакі прыпынку.
3. Ва ўсіх фанетычных словах абазначаецца месца націску (па тэхнічных прычынах націскны галосны выдзяляецца не надрадковым знакам, а курсівам).
4. Для перадачы на пісьме афрыкат $|z|$, $|ž|$ ужываюцца дыграфы дз, дж.
5. Фрыкатыўны гук $|\gamma|$ абазначаецца літарай г (галава, гуліца), а змычны (выбухны) $|\Gamma|$ – той жа літарай з дадатковым яе падкрэсліваннем (гергетаць, нігелы).
6. Гук $|j|$ абазначаецца літарай й (край, мой).
7. Падоўжаныя зычныя абазначаюцца падвойнымі літарамі. Калі подоўжаныя зычныя мяккія, то паміж адпаведнымі літарамі ставіцца мяккі знак (насеньне, вясельле).
8. Этымалагічная і асіміляцыйная мяkkасць зычных пазначаецца мяккім знакам (пальцы, съвет).
9. Мяkkасць зычных перад галоснымі абазначаецца праз ётаваныя галосныя (вясна, лён, люк, келба).
10. Спалучэнне $|j|$ з $|a|$, $|o|$, $|y|$, $|\text{Э}|$, $|i|$ абазначаецца ётавымі галоснымі (яма, паехаў, салаўі). Пры раздзельным вымаўленні зычнага і наступных $|j|$ і галоснага пасля мяккага зычнага выкарystоўваецца ь-мяккі знак (лье), пасля цвёрдых – ‘-апостраф (б’ю).

Для зручнасці карыстання кожны тэкст мае свой парадкавы нумар.

Усе тэксты пашпартызуюцца: паказваецца прозвішча, узрост інфарманта, месца і год запісу. Зрэдку ў пашпартнай схеме некаторыя звесткі адсутнічаюць па прычыне таго, што яны не былі запісаны, страчаны або інфармант не пажадаў іх апублікавання.

У канцы кнігі прыкладаюцца два дадаткі:

1. Лексічны слоўнік, дзе ў алфавітным парадку прыводзяцца і сісціла тлумачацца слова, пазначаныя ў тэкстах знакам *. Гэта пэрважна незразумелыя слова, лексічныя дыялектызмы, сярод якіх значная колькасць паланізмаў. Што да русізмаў, то ўключачы іх у слоўнік не было патрэбы, бо ва ўмовах актыўнага беларуска-рускага білінгвізму, што пануе на Гродзеншчыне і ў Беларусі, іх сэнс зразумелы кожнаму.

2. Фразеалагічны слоўнік – алфавітны спіс і тлумачэнне ўстойлівых выразаў дыялектнага характару, якія ў тэкстах суправаджаюцца знакам **.